

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.45 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 «Зона X» (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэлебарометр.
9.05, 19.55 Серыял «Сляпяя» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35, 12.25 «Беларуская кухня». Верашчака.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.

12.55 «Гарады Беларусі». Барысай.
13.20 «Партизаны». Фёдар Крыловіч (12+) [СЦ].
13.45, 19.05 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Ціхаакіянскі флот» (12+).

5 Беларусь 5

7.00, 11.40 Футбол. Чэмпіянат свету. U-20. 1/2 фіналу.
8.50 Футбол. Кваліфікацыя да ЧЕ-2020. Беларусь — Паўночная Ірландыя.
10.40 Футбол. Кваліфікацыя да ЧЕ-2020. Дзённік гульніявога дня.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 (з субцітрамі), 8.00 (з субцітрамі), 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
17.25, 18.20 «На самай справе» (16+).
18.50 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).

СТБ

5.30 «Тыдзень спорту».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
6.10, 20.15 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).

МІР

6.00 М/ф (6+).
8.30, 10.10, 16.15, 19.15 Серыял «Запіскі экспедытара тайнай канцылярыі». 1—2-я серыі (16+).

РТР—Беларусь

7.00 Маст. фільм «Бесталковая нявестка» (12+).
10.25, 13.00, 14.00 Маст. фільм «Прасцей за параную рэпу» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
15.20 Маст. фільм «Бацькі і дзяды» (12+).
17.00 Маст. фільм «Будучыня здзейсненая» (12+).

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Спецыяльны рэпартаж (12+).
6.30 «Гісторыі рамонт» (0+).
7.00 «Мальцава» (12+).

8 канал

7.00, 15.55, 19.05, 21.05, 0.55 «Надвор'е + Эрана».
7.05, 16.05 М/с «Прынцэса Алена».
7.25, 16.00 «Гумарынка».
7.30 Дэтэктыў «Помста ружовай пантэры».

ВТВ ВТВ

6.05 «Лаві момант» (16+).
7.00 «Дурні і дарогі» (16+).
8.20 «Ералаш» (6+).
8.40 М/ф «Тры каты» (0+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква барачная.
7.05 «Правілы жыцця».

13.40 Раман у камені. «Мальта». Дак. фільм.
14.15 «Місія палёту да Сонца». Дак. фільм [СЦ].
15.10 «Лісты з правінцыі». Свіяжск [СЦ].
15.40 «Энігма. Марта Дамінга».

Настальгія

6.00 «Спяем, сябры!» з Тацянавіч Візбар. 2008 год (12+).
7.00 «Вакол смеху». 1981 год (12+).
8.20, 9.45, 11.00, 11.40, 14.25, 15.45, 17.00, 19.05, 20.45, 21.45, 23.00, 23.40, 2.50, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.15, 4.00, 7.00, 9.30, 12.30, 15.15, 22.00 Веласпорт. «Крытэрыум Дафінэ».
2.30, 20.45 Watts.
5.00, 8.00, 11.30 Аўтагонкі. Ле-Ман.

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.40 Мой адзіны (16+).
2.30 Вяселле па абмене (16+).

ТВ1000 ТВ1000 Рускае кіно

4.00 З Неапаля з заміланнем (12+).
5.55 Другое жыццё Увэ (16+).

ТВ1000 ТВ1000

6.00 Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+).
6.40 М/ф (6+).
8.10 «M&S» (12+).

12.00, 16.40 «Варажбітка» (12+).
13.35, 5.15 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.40 «Суд ідзе» (16+).
15.45 «Мой герой» (12+).

ТВ3 ТВ3

6.10, 17.55 Іншапланецянін (6+).
8.25 Рукі-ногі за каханне (16+).
10.15 Герцагіня (16+).

Discovery Discovery

8.00 Як пабудавец... што заўгодна (12+).
8.25, 18.30, 1.50 Залатая ліхаманка (16+).

ТВ1000 ТВ1000

6.20 Скарбы В. К. (16+).
8.30 Івановы (12+).
10.25 Першы пасля бога (16+).

National Geographic National Geographic

6.00 Навуковыя недарэчасці (16+).
6.25, 14.15 Сапраўдны геній (16+).

ТВ3 ТВ3

15.05, 5.10 Як гэта звязана (16+).
15.50, 20.35, 2.55 Расследаванні авіякатастроф (16+).

Discovery Discovery

18.10, 22.10, 1.20, 4.30 Даследчык 2.0 (16+).
19.50 Гарачыя граніцы (16+).